

Таццяна БЕРДНІК

БУДАЎНІЧАЯ ЛЕКСІКА З КАРАНЁВАЙ МАРФЕМАЙ -БУД-

Вывучэнне слоўнікаўага складу мовы па лексіка-семантычных і тэматычных групах традыцыйна для беларускай лінгвістыкі. Аднак яшчэ многія лексіка-семантычныя і тэматычныя групы лексікі беларускай мовы застаюцца мала даследаванымі, у тым ліку і будаўнічая лексіка.

Будаўнічая лексіка ўжываецца ў беларускай мове з канца XV — сярэдзіны XVI ст. (ЭСБМ). У той час ужо існавалі такія лексемы, як *буда*, *будка*, *будованье*, *будованне*, *будовати*, *будовать*, *будаватися*, *будовля*, *будовничий*, *будовца* (ГСБМ). Шэраг з іх мелі некалькі значэнняў: *будовничий* ‘будаўнічы’, ‘перан. стваральнік, тварэц’ і г. д. (ГСБМ).

Пэўную цікавасць у даследаванні будаўнічай тэрміналогіі ўяўляюць працы этнографаў і гісторыкаў, якія спрабавалі высветліць паходжанне і дакладнае значэнне асобных лексем (напрыклад, “Славянское жилище въ Съверо-Западномъ краѣ. Изъ материаловъ по истории развитія славянскихъ жилищъ” А. Харузіна, “Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва” М. Щакаціхіна, “Белорусское народное зодчество” С. Сергачова, “Общее и региональное в традиционном жилище Украины и Белоруссии” А. Космінай, “Пад стрэхамі прашчураў” А. Лакоткі). Разгляду будаўнічай лексікі прысвечаны таксама асобныя артыкулы, заснаваныя на дыялектным матэрыяле.

У будаўнічай лексіцы нямала назваў жыллёвых і грамадскіх пабудоў. Многія назвы гэтых аб'ектаў маюць агульны корань *-буд-*. Па сваёй прыродзе марфема *-буд-* з'яўляецца дзеяслоўнай і ў беларускай мове харектарызуецца даволі высокай дэрывацийнай прадукцыйнасцю. У працэсе словаўтваральнай эвалюцыі яна “абрасла” суфіксальнымі і прэфіксальнымі афіксамі, якія надаюць ёй рознае скіраванне дзеяня ці працэсу. У выніку сфармаваліся цэлае марфолагічнае гніздо з назоўнікамі і дзеясловамі.

Словаўтваральнае гніздо — гэта моўная сістэма, дзе ўсе кампаненты звязаны паміж сабою. Дзеясловы і аддзеяслоўныя назоўнікі ўваходзяць



Таццяна Сяргеевна Бердник — аспірантка кафедры беларускай мовы і методыкі яе выкладання Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка. Закончыла гэтую навучальную ўстанову (1997). Выкладала беларускую мову і літаратуру ў СШ № 196 г. Мінска.

у складаныя семантычныя адносіны, якія могуць быць найбольш агульна ахарактарызаваны як семантычная тоеснасць і нятоеснасць. Паводле рускай даследчыцы А. Земской, значэнні аднакаранёвых слоў, якія ўяўляюць з сябе нейкі семантычны комплекс, ярчэй за ўсё выяўляюцца на фоне гнізда¹.

Марфолагічнае гніздо з вяршынай *-буд-* мае трэхступені дэрывациі. Зыходнае слова — дзеяслоў *будаваць* у яго асноўным значэнні ‘ставіць, мураваць, рубіць дом; узводзіць будынак, збудаванне’ (ТСБМ). Параўнаем польскую *budować*, сярэдневерхненямецкую *buden* (ЭСБМ).

Разгледзім першую ступень дэрывациі, што мае два словаўтваральныя рады — дзеяслоўны і назоўнікавы. Дзеясловы ўтвараюцца пры дапамозе прэфіксаў, якія далучаюцца да зыходнага слова *будаваць*: *адбудаваць, выбудаваць, дабудаваць, забудаваць, збудаваць, надбудаваць, пабудаваць, падбудаваць, перабудаваць, прыбудаваць, разбудаваць, убудаваць*. Кожны прэфікс надае сваё канкрэтнае значэнне дзеяслову:

ад- — ‘вяртанне каго-небудзь, чаго-небудзь у ранейшы стан’;

вы- — ‘завяршэнне дзеяня’;

да- — ‘давядзенне дзеяня да поўнага завяршэння, канца; дасягненне мэты, мяжы якога-небудзь дзеяня’;

за- — ‘закончанасць, вынік дзеяня’;

з- — ‘закончанасць дзеяня’;

над- — ‘павелічэнне, пашырэнне прадмета да пэўнай мяжы, нормы’;

на- — ‘закончанасць, завяршэнне дзеяня’;

пад- — ‘дадатковое дзеяне (для дасягнення лепшага выніку)’;

нера- — ‘паўтарэнне дзеяня яшчэ раз, нанава’;

пры- — ‘злучэнне, змацаванне чаго-небудзь’;

раз- — ‘павелічэнне ў аўтаматычнай меры’;

у- — ‘накіраванасць дзеяня ўнутр прадмета або асяроддзя’.

У дзеяслоўны словаўтваральны рад уваходзяць зваротны дзеяслоў *будавацца*, утвораны пры дапамозе постфікса *-ца*, і дзеепрыметнік *будаваны*.

Назоўнікі, якія ўваходзяць у словаўтваральны рад, утвораны пры дапамозе разнастайных суфіксаў: *будова* (-ов-), *будоўля* (-оўл-), *будынак* (-ынак-), *будыніна* (-ынін-), *будаванне* (-ав-, -а-, -нн-), *будаўніцтва* (-аў-, -ніц-, -тв-). Суфіксы надаюць словам розныя значэнні.

Будова ‘тое, што будуеца; пабудова’ (ТСБМ). Адзначаецца як у слоўніках больш ранніх перыяду, так і ў сучасных дыялектных слоўніках: *будова* ‘пабудова’ (Касп., Шатэрн.), *будова* ‘сукупнасць жыллёвых і гаспадарчых будынкаў аднаго гаспадара’ (СПЗБ).

Будоўля ‘будынак, збудаванне; будаўнічы аб’ект; тэрыторыя, дзе што-небудзь будуецца’ (ТСБМ) — сукупнасць блізкіх і ў той самы час розных значэнняў. У дыялектных слоўніках знаходзім таксама розныя значэнні: будоўля ‘будаўніцтва, пабудова’ (TC); будоўля ‘сукупнасць жылёвых і гаспадарчых будынкаў аднаго гаспадара’ (СПЗБ); будоўля ‘постройка’ (Шатэрн.); будоўля ‘искусство строения, самое строение’ (Нас.).

Будынак ‘жылое, адміністрацыйнае ці гаспадарчае збудаванне’ (ТСБМ). Адзначаецца ў дыялектных слоўніках з рознымі значэннямі: будынак ‘будынак’ (TC), будынок ‘господский дом’ (Нас.).


Будыніна ‘тое, што і будынак’ (ТСБМ), будыніна ‘адзін будынак’ (СПЗБ).

Будынчына ‘тое, што і будыніна’ (СПЗБ).

Будаванне ‘дзеянне паводле значэння дзеяслова будаваць, будавацца’ (ТСБМ). **Будованне** ‘строение’ (Нас.).

Будаўніцтва ‘ўзвядзенне будынка або якога-небудзь іншага збудавання; будаўнічы аб’ект’ (ТСБМ). У дыялектных слоўніках не адзначаецца.

Схематычна першую ступень дэрывацыі можна паказаць так:



У другой ступені дэрывацыі зыходным выступае прэфіксальны дзеясловоў, да асновы якога дадаюцца разнастайныя афіксы. Сюды ўваходзяць дзеясловоў і назоўнікі. Другую ступень дэрывацыі можна паказаць наступным чынам:

ад-буд-ав-а-ць → **ад-буд-ав-а-ц-ца**, **ад-буд-оў-ва-ць**, **ад-буд-ав-а-н-ы**, **ад-буд-ов-а**;

вы-буд-ав-а-ць → **вы-буд-ав-а-ц-ца**, **вы-буд-оў-ва-ць**, **вы-буд-ав-а-н-ы**;

да-буд-ав-а-ць → **да-буд-ав-а-ц-ца**, **да-буд-оў-ва-ць**, **да-буд-ав-а-н-ы**;

за-буд-ав-а-ць → **за-буд-ав-а-ц-ца**, **за-буд-оў-ва-ць**, **за-буд-ав-а-н-ы** (**за-буд-ов-а-н-ы**), **за-буд-ов-а**, **за-буд-оў-шчык**, **за-буд-оў-шчыца**;

з-буд-ав-а-ць → **з-буд-ав-а-ц-ца**, **з-буд-ав-а-н-ы**;

над-буд-ав-а-ць → **над-буд-ав-а-ц-ца**, **над-буд-оў-ва-ць**, **над-буд-ав-а-н-ы**, **над-буд-ов-а**;

па-буд-ав-а-ць → **па-буд-ав-а-ц-ца**, **па-буд-ав-а-н-ы**, **па-буд-ов-а**;

пад-буд-ав-а-ць → **пад-буд-ав-а-ц-ца**, **пад-буд-оў-ва-ць**, **пад-буд-ав-а-н-ы**;

пера-буд-ав-а-ць → **пера-буд-ав-а-ц-ца**, **пера-буд-оў-ва-ць**, **пера-буд-ав-а-н-ы**, **пера-буд-ов-а**;

пры-буд-ав-а-ць → **пры-буд-ав-а-ц-ца**, **пры-буд-оў-ва-ць**, **пры-буд-ав-а-н-ы**, **пры-буд-ов-а**;

раз-буд-ав-а-ць → **раз-буд-ав-а-ц-ца**, **раз-буд-оў-ва-ць**, **раз-буд-ав-а-н-ы**;

у-буд-ав-а-ць → **у-буд-ав-а-ц-ца**, **у-буд-оў-ва-ць**, **у-буд-ав-а-н-ы**.

Постфіксальны дзеясловоў ўтвараюцца з дапамогай постфікса **-ца** і маюць розныя зваротныя значэнні, а суфікс **-ва-** з’яўляецца паказчыкам закончанага трывання:

адбудавацца ‘пабудавацца нанава; аднавіць тое, што было разбурана, знішчана’ (ТСБМ);

выбудавацца ‘закончыць будавацца’ (ТСБМ), перадае поўную вычарпальнасць дзеяння;

дабудавацца ‘закончыць будаўніцтва чаго-небудзь для сябе’ (ТСБМ);

забудавацца ‘пасяліўшыся, паставіць будынкі’ (ТСБМ);

збудавацца ‘пабудаваць для сябе будынак, пабудавацца’ (ТСБМ);

надбудавацца ‘пабудаваць новую частку над якім-небудзь гатовым будынкам для сябе’ (ТСБМ);

пабудавацца ‘паставіць, зрубіць дом, узвесці будынак, збудаванне для сябе’ (ТСБМ);

падбудавацца ‘прыбудаваць што-небудзь да даткова для сябе’ (ТСБМ);

перабудавацца ‘пабудавацца іначай, нанава або ў іншым месцы’ (ТСБМ);

разбудавацца ‘будуючыся, вырасці, пашырыць сваю плошчу’ (ТСБМ);

убудавацца ‘пабудаваць, збудаваць унутры чаго-небудзь для сябе’ (ТСБМ);

У другую ступень дэрывацыі таксама ўваходзяць прэфіксальны дзеясловоў незакончанага трывання з суфіксамі **-оў-**, **-ва-**, дзеепрыметнікі і назоўнікі, адзін з якіх мае сваю словаўтваральную парадыгму: **забудоўшык** → **забудоўшчыца**.

Трэцяя ступень дэрывацыі звязана з утварэннем дзеясловаў незакончанага трывання і назоўнікі ад дзеясловаў закончанага трывання другой ступені дэрывацыі:

ад-буд-ав-а-ц-ца → **ад-буд-оў-ва-ц-ца**, **ад-буд-оў-ва-нн-е**;

вы-буд-ав-а-ц-ца → **вы-буд-оў-ва-ц-ца**;

да-буд-ав-а-ц-ца → **да-буд-оў-ва-ц-ца**, **да-буд-оў-ва-нн-е**;

за-буд-ав-а-ц-ца → **за-буд-оў-ва-ц-ца**, **за-буд-оў-ва-нн-е**;

над-буд-ав-а-ц-ца → **над-буд-оў-ва-ц-ца**;

пад-буд-ав-а-ц-ца → **пад-буд-оў-ва-ц-ца**;

пера-буд-ав-а-ц-ца → **пера-буд-оў-ва-ц-ца**, **пера-буд-оў-ва-нн-е**;

пры-буд-ав-а-ц-ца → **пры-буд-оў-ва-ц-ца**, **пры-буд-оў-ва-нн-е**;

раз-буд-ав-а-ц-ца → **раз-буд-оў-ва-ц-ца**;

у-буд-ав-а-ц-ца → **у-буд-оў-ва-ц-ца**.

Назоўнікі ўтвораны ад дзеясловаў незакончанага трывання пры дапамозе суфікса **-нн(e)**. Яны з’яўляюцца семантычна тоеснымі з назоўнікамі, утворанымі ад дзеясловаў закончанага трывання, хоць марфема **-ва-** надае адценне

працягласці: *адбудоўванне — адбудова, дабудоўванне — дабудова, забудоўванне — забудова, пе-рабудоўванне — перабудова, прыбудоўванне — прыбудова*. Як адзначае Г. Вештарт, “у дзе-яслоўных назоўніках, утвораных ад парных дзе-яслоў закончанага і незакончанага трывання, не захоўваецца проціпастаўленне закончанасці — незакончанасці дзеяння”². Спасылка ў слоўніках на дзеяслоў таго ці іншага трывання хутчэй за ёсё паказвае на аснову, ад якой утвораны назоўнік.

Разгледжаная будаўнічая лексіка з каранёвай марфемай -*буд-* сканцэнтравана галоўным чынам у тлумачальных і перакладных слоўніках беларускай мовы савецкага часу. У слоўніках 20 — 30-х гг. такіх лексемаў няшмат. Яны адзначаюцца і ў дыялектных слоўніках. Так, у “Тураўскім слоўніку” іх 8: *будаваць, забудаваць, збудаваць, буда, будка, будоўля, будынак, будавацца*. У “Слоўніку беларускіх гаворак паўночна-заходній Беларусі і яе пагранічча” — 6: *будаваць, будавацца, буда, будова, будоўля, будынчына*. У “Матэрыйалах для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак” толькі 2: *бу-да, будачка*. Паводле значэння будаўнічая лексіка з каранёвай марфемай -*буд-* у дыялектнай і

літаратурнай мовах у большасці выпадкаў супадае.

¹ Гл.: Земская Е. Производные слова в толковых словарях русского языка // Современная русская лексикография. — Л., 1976. — С. 148.

² Вештарт Г. Словаўтаральныя варыяnty адзяслоўных назоўнікаў // Беларуская лінгвістыка. 1984. Вып. 25. С. 29.

Скарачэнні

ГСБМ — Гістарычны слоўнік беларускай мовы. — Мн., 1982 — 1998.

Касп. — Каспяровіч М. Віцебскі краёвы слоўнік. — Віцебск, 1927.

Нас. — Насовіч І. Слоўнік беларускай мовы (фактімльнае выданне). — Мн., 1983.

СПЗБ — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходній Беларусі і яе пагранічча. — Мн., 1979 — 1986.

ТС — Тураўскі слоўнік: У 5 т. — Мн., 1982 — 1985.

ТСБМ — Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. — Мн., 1977 — 1984.

Шатэрн. — Шатэрнік Н. Краёвы слоўнік Чэрвень-шчыны. — Мн., 1929.

ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы: У 8 Т. — Мн., 1987 — 1993.

Таямніцы слова

Ірина КАЛІЦЕНЯ

СЛОВАЎТАРАЛЬНАЕ ГНЯЗДО І ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАЯ ГРУПА

Яшчэ ў мінулым стагоддзі рускі мовазнаўца М. Пакроўскі звярнуў увагу на тое, што “слово і іх значэнні жывуць не асобным ад аднаго жыццём, але злучаюцца (у нашай душы) незалежна ад нашай свядомасці ў розных групах”¹. Асновай для аб'яднання слоў у групоўкі з'яўляюцца слоўныя асацыяты, якія адлюстроўваюць сувязі прадметаў у навакольнай рэчаіснасці, а таксама марфалагічна агульнасць слоў. У вучэнні М. Пакроўскага сістэмнасць лексікі з семантычнага пункту погляду звязвалася з сістэмнасцю ўяўленняў чалавека, якія ў сваю чаргу адлюстроўвалі тэматычную агульнасць з'яў сацыяльна-

га і гаспадарчага жыцця людзей (жыллё, прылады працы, сям'я і інш.).²

Найбольш характэрнымі для паказу ўнутранай будовы слоўнікавага складу як полісістэмнага комплексу з'яўляюцца рознага роду лексіка-семантычныя сістэмы і падсістэмы, мнóstвы і падмнóstвы. Паводле рускага даследчыка П. Дзянісава, можна размежаваць семабагульных відаў лексіка-семантычных і сінтагматыка-парадыгматычных груповак слоў і іх асобных значэнняў (у гэтых групоўкі дапускаецца ўключэнне некаторых складаных тэрмінаў, фразеалагізмаў і моўных формулаў, якія паводле сваіх семантычных і сінтаксічных прымет набліжаюцца да гатовых адзінак мовы): 1) прадметна-тэматычныя групы, 2) сітуацыйна-камунікатыўныя групы, 3) лексіка-семантычныя групы, 4) сінанімічныя рады і антанімічныя пары, 5) словаўтаральныя гнёзды (выдзелена намі. — I. K.), 6) комплексы значэнняў шматзначных слоў, 7) семантычныя палі³.

Інакш кажучы, слоўнікавы склад мовы (у межах самастойных часцін мовы) падзяляецца на лексіка-семантычныя групы. Лексіка-семантычную групу складаюць слова, якія выражают адно паняцце, адну ідэю, адно агульнае значэнне. Комплекс значэнняў полісемантычнага слова выклікае ўражанне прамернасці семантыкі пры недахопе формы, а лексіка-семантычныя і бліз-



Ірина Уладзіміраўна Ка-
ліцена — навуковы супрацоў-
нік Інстытута мовазнаўства
імя Якуба Коласа Нацыяналь-
най Акадэміі навук Беларусі.
Кандыдат філалагічных на-
вук. Закончила факультэт
беларускай філалогіі і культуры
Мінскага дзяржаўнага пе-
дагагічнага інстытуту імя
А.М. Горкага (1992) і аспіран-
туру пры Інстытуте мовазнаўства
НАН Беларусі (1997). Выступае ў друку па
проблемах словаўтарэння.